

Бялыніцкая дауніна

Краязнаўчая газета

№ 4 (26)
Красавік
2009

Прамысловасць Бялыніцкага раёна ў 30-я гады 20 стагоддзя

У 1932 г. у раёне дзеянічала 6 малаказаводаў, шпаларэзны завод на чыгуначнай станцыі Друць, у Бялынічах пачаў працаваць ільнозавод, на якім было 66 рабочых.

У гады 2-й пяцігодкі ў раёне пераважала дробная прамысловасць: камбінат камунальной гаспадаркі, гідраэлектрастанцыя, лесапільня, сукновальня, ільнозавод, хлебазавод, маслазавод, млыны, прадпрыемствы па здабычы жывіцы, леспрамгас. За 1934 – 1936 гг. на прадпрыемствах мясцовай дзяржаўнай прамысловасці было выпушчана працукты на 4481500 рублёў,

альбо 104.7 % да плана. Акрамя дзяржаўных, у раёне было 7 саматужна-промысловых арцеляў: смалакурная, цагельная, кавальская, абутковая, кравецкая, бандарная, арцель па вырабе безалкагольных напіткаў. Абутковая арцель у Бялынічах вырабляла абутак для дзяцей і дарослых. Так, у 1934 г. арцель выпусціла абутку для дзяцей школнага ўзросту на 20 тысяч рублёў.

У 1936 г. арцелі значна павялічылі выпуск прадукцыі. Так, у адносінах да 1934 г. кравецкая арцель павялічыла выпуск прадукцыі на 320 %,

абутковая – на 207, цагельная – 254, смалакурная – на 154, безалкагольных напіткаў на 472, бандарная на 177 %. За гады пяцігодкі была пабудавана грунтавая дарога Восліўка – чыгуначная станцыя Друць, вялося будаўніцтва шашы Магілёў – Мінск. Раён меў у 1936г. 19 грузавых аўтамабіляў і 6 легкавых. У 1936 г. план па кааперацыі выкананы на 7779 тыс. руб., у адносінах да 1934 г. (3926 тыс. руб.) ён узрос на 98%.

A. I. Марозаў, “Зямля Бялыніцкая”

З гісторыі развіцця Бялыніцкага касцёла

Калі ўпершыню ў Бялынічах узнік касцёл, які складаў частку кляштарнага будынка, дакладна невядома. Ёсць звесткі, што кляштар існаваў тут яшчэ ў XVI ст. і пры ім было некалькі манахаў. У 1624 г. ваявода Леў Сапега за свае сродкі пабудаваў на месцы старога новы драўляны кляштар для ордэна кармелітаў і забяспечыў яго фундушам з вёскамі Вугольшчына, Цэркавішча і Цяхцін. Фундушавы запіс быў зроблены ў актавай кнізе каралеўскай канцылярыі ў Варшаве і зацверджаны каралём Жыгімонтам III.

(Працяг на ст.2)



З гісторыі развіцця Бялыніцкага касцёла

(Працяг. Пач. на ст. 1)

У наступным годзе Сапега адпісаў кляштару чатыры пляцы з дварамі і агародамі мяшчан, што было зафіксавана ў Аршанскім судзе ад 20 чэрвеня 1628 г.

З XVII ст. у Бялыніцкім кляштары знаходзілася ікона маці Божай. Пра яе з'яўленне там хадзілі розныя паданні. Неўзабаве было заўважана, што яна валодае цудадзейнай сілай. На працягу шэрагу гадоў некаторыя прыхаджане вылечваліся ад цяжкіх хвароб. Чуткі пра такую сілу іконы хутка разыходзіліся далёка за межы мястэчка. На пакланенне ёй ішлі шматлікія не толькі каталіцкія, але і праваслаўныя вернікі. Ікона стала народнай святынняй. У 1638 г. маршалак Вялікага княства Літоўскага Хрыстафор Завіша ахвяраваў для яе сярэбраную ризу.

У 1660 г. . калі ішла вайна Речы Паспалітай і расійская войска наступала на беларускія землі, князь Павел Сапега і яго жонка Фядора перавезлі ікону ў Ляхавіцкую крэпасць. Але вораг прыйшоў і сюды. Пачалася аблога, якая доўжылася з сакавіка па чэрвень 1660 г. расійская войскі на чале з ваяводай Хаванскам некалькі разоўштурмавалі крэпасць, але безвынікова. Не дапамаглі і пастаянна падыходзячыя падмацаванні. Як піша гісторык Г. Сагановіч, маскоўскія ратнікі вырашылі нават зварнуцца да млынара - чарапініка, які за ўзнагароду абяцаў замовіць гарматы крэпасці, каб тыя не змаглі страляць. Ён таксама прапанаваў рабіць вялікую драбіну, каб па ёй можна было ўзбегчы на сцену. З усяго гэтага нічога не атрымалася: гарматы працяг-

валі весці прыцельны агонь па ворагу, а драбіну - неўдалося падцягнуць да муроў. Урэшце, у канцы чэрвеня войскі гетманаў Чарнецкага і Сапегі каля вёскі Палонка разбілі ; групоўку Хаванскага і аблога Ляховічы была знята.

Сучаснікі тых падзей лічылі, што крэпасць змагла выстаяць, дзякуючы высокаму духу яе абаронцаў, які падмацоўваўся цудадаейнай сілай іконы. У 1663 г. ікона была перавезена назад у Бялынічы, Князь Казімір Агінскі ў 1703 г. вызначыў з прыбыткаў свайго Цяцерынскага маёнтка 30 талераў штогод на набыццё алею для лампады, якая пастаянна гарэла перад іконай. Станоўчае ўздзеянне іконы на людзей было настолькі ўразлівым, што для вывучэння гэтага фенамену віленскі епіскап М. Зеньковіч стварыў камісію, якая падцвердзіла вылячэнне розных асоб ад немачы і цяжкіх хвароб у 1706, 1735, 1738, 1741, 1744, 1748 і 1751 г.г. Пратакол камісіі быў дасланы папе рымскаму Венедзікту XIV, які 19 красавіка 1756 г. булаг Ватыканскага капітула прызнаў яе Цудатворнай. Каранацыю іконы ён даручыў правесці Смаленскаму епіскапу Гільзену, для чаго даслаў залатую карону, упрыгожаную каштоўнымі камянямі. У 1760 г. на сродкі манахаў, князёў Агінскіх, Сапегаў, Радзівілаў на месцы драўлянага быў пабудаваны каменны бу-дынак. Месца, на якім ён стаяў, было ўзвышанае, таму і відаць ён быў здзялек і вабіў вока сваёй веліччу і прыгажосцю. Тут, у новым храме ў 1761 г. іадбылася каранацыя іконы.

Пасля паўстання 1830 г. шмат якія касцёлы на Бела-

русы былі зачынены, у tym ліку Галоўчынскі (1831 г.) і Дудаковічскі (1847 г.). Бялыніцкі касцёл царскі ўрад вымушаны быў пакінуць, але пры ім ліквідаваўся кляштар. Каталіцкі прыход у Бялынічах за кошт прыхаджан зачыненых касцёлаў значна павялічыўся. У сярэдзіне XIX ст. слава аб Бялыніцкім касцёле і яго цудатворнай іконе набыла найбольшую вядомасць. Сюды ішлі памаліцца не толькі свае прыхаджане, але і многія каталікі Мінскай, Магілёўскай, Смаленскай, Віцебскай губерніяў. Частымі наведвальнікамі касцёла былі і праваслаўныя мястэчкоўцы. Касцёл стаў самым вядомым ва ўсёй усходній частцы Беларусі.



**Ікона Маці Божай
Бялыніцкай**

Настаяцель касцёла ксёндз Л. Гадлеўскі пісаў, што «бялыніцкая ікона Божай маці вядома ва ўсім Беларускім краі. Яна наведваецца з асаблівай пашанай каталікамі Магілёўскай і суседніх з ёй губерніяў, для католікаў Беларускага краю Бялыніцкі касцёл складае святыню асаблівага рэлігійнага значэння»
(Пр. на ст. 3)

З гісторыі развіцця Бялыніцкага касцёла

(Працяг. Пач. на ст. 1-2)

У 1859 г. у Бялынічах здараўся вялікі пажар. Выгарэла значная частка мястэчка, у тым ліку пацярпеў і касцёл. На адбудову храма адгукнуліся майстры з Варшавы, Вільні, Магілёва. Толькі пры-хаджанамі было ахвяравана каля 30 тысяч руб.

Паўстанне 1863 - 1864 г. г. на Беларусі і падштурхнула царскі ўрад да новай хвалі наступу на каталіцызм. Многія касцёлы адразу былі зачынены. з іх ліку і бліжэйшы ад Бялыніч Княжыцкі (1865 г.). З Бялыніцкім касцёлам улады так не зрабілі - баяліся народнага выбуху. Была абрана тактыка паступовасці. Урасійскім гістарычным архіве захавалася пачатая ў 1832 г. асобная справа, прысвечаная Бялыніцкаму касцёлу, матэрыялы якой тычацца ў асноўным гісторыі яго закрыцця. перапісцы розных інстанций па гэтым пытанні.

Яшчэ ў снежні 1832 г. у сувязі з закрыццём Бялыніцкага кляштара Магілёўскі губернтар Бажанаў у пісьме да магілёўскай каталіцкай кансісторыі прасіў даць звесткі аб цудатворнай іконе.:

Даць адказ губернатару кансісторыя даручыла іерамана-ху Уладзіславу Гедгайду, які добра ведаў гісторыю храма і яго знакамітай іконы. Спасылаючыся на літаратуру, якая мелася пры кляштары, аўтар падрабязна выклай храналогію падзеі па дадзеным пытанні. У выніку Гедгаўд зрабіў выснову, што ікона заўсёды знаходзілася ў Бялыніцкім касцёле і з'яўляецца святынняй для ўсіх каталікаў, што ведаў пра яе існаванне.

Больш чым праз трыццаць гадоў пытанне аб іконе паў-

стало зноў. Бачачы перад сабой урадавую задачу закрыць касцёл у Бялынічах, мясцовая адміністрацыя і праваслаўнае начальства вырашылі пачаць менавіта з іконы. У праваслаўных храмах мястэчка і навакольных вёсак святары пачалі ўкладваць у вуши сваіх прыхаджан версію аб тым, што першапачаткова цудатворная ікона знаходзілася ў Аршанскім Кутэйнскім манастыры і адтуль была тайна вывезена каталікамі. Зыходзячы з гэтага рабілася выснова, што ікону трэба вярнуць праваслаўным вернікам, а касцёл ператварыць у праваслаўную царкву. Духавенства пры садзейнічанні мясцовай паліцыі раз'яджала па вёсках і горача агітавала жыхароў за гэтую ідэю, збіраючы пры гэтым подпісы ўсіх тых, хто яе падтрымліваў. Пасля гэтага 22 жніўня 1865 г. адбылося спешнае паседжанне праваслаўной кансісторыі, якая на падставе сабранных подпісаў (іх аказалася няшмат) пастанавіла прасіць вышэйшае начальства задаволіць надзеі праваслаўнага насельніцтва аб перадачы ім касцёла.

Каталіцкі клір у такіх абставінах не мог маўчаць. У сваім рапарце на імя магілёўскага епіскапа Станеўскага ад 9 чэрвеня 1867 г. ксёндз Л. Гадлеўскі, выказваючы думку каталіцкай кансісторыі, прасіў забараніць праваслаўнаму духавенству падбухторваць прости люд і , пакідаць без увагі адресы, якія паступілі па гэтым пытанні, таму, штояны пярэчыць фактам ісціны і верацярпімасці.»

Тым часам наступ праваслаўнага начальства працягваўся. Свае адносіны да падзеі выклай у лісце да магілёў-

скай праваслаўнай кансісторыі ад 31 жніўня 1867 г., магілёўскі архіепіскап, але бачанье справы з плоскаці рэлігійнай ён перанёс у палітычную. У цэлым згаджаючыся з гісторыяй узнікнення касцёла, архіепіскап лічыў, што ён «быў патрэбны для таго., каб схіляць праваслаўных у вунію, а потым і каталіцтва». Кармляліцкі кляштар у Бялынічах быў заснаваны, на думку аўтара ліста, «як пастаянны варожы для праваслаўя місіянерскі лагер для зручнага дзеяння адтуль з мэтай звяржэння праваслаўя і рускай народнасці». Ігнаруючы гістарычныя факты аб верацярпімасці на Беларусі ў сярэднія вякі, архіепіскап беспадстаўна сцвярджаў, што «праваслаўныя цэрквы рабаваліся, духавенства катавалася» і што ўвогуле праваслаўная царква заўсёды была «преследуема и унижаема». Як верны слуга царскага ўраду і праваднік яго інтэрэсаў. архіепіскап рабіў выснову, што калі «пакінуць Бялыніцкі касцёл у распараджэнні лацінскіх ксяндзоў, можна з упэўненасцю сказаць, што ўсе імкненні ўраду да трывалага ўстанаўлення ў гэтым краі праваслаўя і рускай народнасці застануцца беспаспяховымі». Таму ён настойваў на перадачы касцёла праваслаўным і адкрыці пры ім манастыра.

У адказ на дадзены ліст настаяцель касцёла ксёндз Л. Гадлеўскі ў рапарце ўпраўляючаму магілёўскай архіепархіяй Станеўскаму абергеру галоўны тээзіс праваслаўнага духавенства аб тым, што касцёл у Бялынічах быў пабудаваны сярод суцэльнай масы праваслаўнага насельніцтва і што каталікаў тут не было.

(Працяг на ст. 4)

З гісторыі развіцця Бялыніцкага касцёла

(Працяг. Пач. на ст. 1-3)

У падцверджанне гэтага ён прывёў факты ўзнікнення касцёлаў раней, чым у Бялынічах: у 1387 г. у Абольцах, 1535 г. у Лукомлі, 1592 г. у Шклове, 1604 г. у Оршы. Талачыне і Стараселлі. У канцы Л. Гадлеўскі прасіў Станеўскага хадайніцаць перад урадам аб абароне Бялыніцкага касцёла і яго іконы ад наступу праваслаўных дзеячаў.


У кастрычніку 1867 г. было праведзена спецыяльнае паседжанне магілёўскай каталіцкай кансісторыі. Прысвечанае лёсу касцёла і яго іконы. У дакумэнце паседжання былі падрабязнае пазначаны галоўныя факты з гісторыі кляштара, касцёла і іконы, з чаго вынікала, што храм і надалей павінен належаць каталікам. Вярхі праваслаўнага духавенства думалі інакш. Галоўнымі аргументамі на карысць іх права на касцёл былі: навакольнае насельніцтва ў масе сваёй праваслаўнае, першапачаткова ікона заходзілася ў праваслаўным манастыры і зараз яна адноўлівася ў пашане як сярод каталікаў, так і праваслаўных. Спасылаліся таксама і на спешную пастанову магілёўскай праваслаўнай кансісторыі ад 22 жніўня 1865 г., аб якой гаварылася вышэй. Але ўсяго гэтага было недастаткова для закрыцця касцёла. Фармальнаі жа падставай для здзяйснення гэтай даўняй урадавай мары паслужыў царскі ўказ аб выкарыстанні ў касцёлах у дадатковых багаслужэннях і пропаведзях замест польскай рускай мовы. Гэты ўказ ішоў у рэчышчы агульнага наступу на каталіцтва ў імперыі. Але ва ўказе мелася важная агаворка: руская мова ўводзілася ў выпад-

ку калі гэтага жадалі прыхаджане. Ад прыхаджан Бялыніцкага касцёла прашэнняў такіх не паступала. Тым не менш святарам касцёла ставілася ў віну нежаданне выконваць указ.

Магілёўскай каталіцкай кансісторыі на гэты раз цяжка было змагацца за свае права на касцёл. Урадавы махавік набіраў сілу. Усе вышэй згаданныя так званыя «прычыны» для закрыцця касцёла былі выкладзены магілёўскім епіскапатам у дакладной запісцы ў дэпартамент духоўных спраў іншаземных веравызнанняў. На аснове гэтай запісі на імя цара ў пачатку красавіка 1876 г. за подпісам дырэктора дэпартамента графа Э. Сіверса і міністра ўнутраных спраў А. Цімашова пасступіў рапарт з прапановай ператварыць Бялыніцкі касцёл у праваслаўную царкву. Неўзабаве Аляксандр II аддаў магілёўскаму губернатару спыніць у Бялыніцкім касцёле багаслужэнне каталіцкага абряду, перадаць касцёл у праваслаўнае ведамства, а прыхаджан размеркаваць па бліжэйшых прыходах.

Непасрэднае выкананне загаду губернатар усклаў на магілёўскага спраўніка, які ў ноч з 11 на 12 красавіка 1876 г. з нарадам паліцыі з'явіўся ў доме ксяндза Стржэгойскага і патрабаваў, каб той адчыніў касцёл. Ксёндз падумаў, што адбudeцца нечаканая рэвізія і таму спакойна стаў апранацца. Але пасля таго, як касцёл быў адчынены спраўнік у прысутнасці панятых зачытаў прадпісанне губернатара, згодна з якім яму даручана прыняць касцёл з яго святой іконай і перадаць праваслаўным. Ксяндзу было дазволе-

на адслужыць апошнюю ціхую абедню, пасля чаго абодва настаяцелі касцёла былі дастаўлены ў Магілёў, дзе да вызначэння губернатарам месца далейшай іх службы, знаходзіліся пры мясцовым касцёле.



Зранку 12 красавіка багаслужэнне ў Бялыніцкім касцёле пачалося ўжо па праваслаўным абрядзе. Гэта з'явілася нечаканасцю для прыхаджан і яны выказалі сваю незадаволенасць. Памочнік магілёўскага паліцмайстра звярнуўся да дэкана магілёўскага касцёла А. Дзенісевіча з патрабаваннем садзейнічаць «усмирению народа, который во время богослужения уже совершающего православным духовенством оказывал свое негодование». А. Дзенісевіч адмовіўся рабіць якія –небудзь заходы па гэтым пытанні, спасылаючыся на тое, што закрыццё Бялыніцкага касцёла адбылося тайна, без уведамлення каталіцкага начальніцтва, якое аказалася перад фактам яго закрыцця, таму не павінна несци адказнасці за вынікі гэтага палітычнага акту.

(Працяг на ст. 5)

З гісторыі развіцця Бялыніцкага касцёла

(Працяг. Пач. на ст. 1-4)

Значная частка маёмасці касцёла, у тым ліку і чатыры званы вагой 62, 40, 20 і 9 пудоў, а таксама архій, два арганы, шаснаццаць ікон, месцычныя кнігі, мэблі былі перавезены ў Магілёў.

Галоўная славутасць касцёла - цудатворная ікона была пакінута ў храме, які з гэтага часу пачаў дзейнічаць як праваслаўная царква. Спрэчкі выклікала пытанне аб далейшым знаходжанні запотой кароны іконы. Каталіцкая канстытурыя, знаходзячы з таго, што карона мае выявы папскіх гербаў, а таксама гербай князёў Агінскіх і Радзівілаў, лічыла, што знаходжанне яе ў праваслаўным асяроддзі будзе недарэчным, для якой яна і прызначалася.

Трэба зазначыць, што закрыццё Бялыніцкага касцёла невыклікала адкрытага выступлення яго прыхаджан супраць мясцовых улад, ці праваслаўнага духавенства. Каталікі вырашылі вярнуць касцёл іншым шляхам. Яны сталі пісаць прашэнні ў розныя інстанцыі. Першае прашэнне на імя Магілёўскага архіепіската, мітрапаліта каталіцкіх цэрквеў Расіі А. Фіялкоўскага датавана 28 мая 1876 г. Ад імя звыш двух тысяч прыхаджан ліст падпісала калі шасцідзесяці чалавек, сярод іх мяшчане, сяляне, дваране. Яны выказалі сваю крыду і боль закрыццём іхняга храма, скардзіліся на тое, што бліжэйшы касцёл знаходзіцца на адлегласці 45 - 50 км, таму дзеци, якія паміраюць, застаюцца няхрышчанымі, дарослыя не маюць магчымасці выкананць сваю духоўную хрысціянскую патрэбу, а памерлыя пакідяюць гэты свет без споведзі і

адпявання. У канцы быў зварот да А. Фіялкоўскага, каб той хадайнічай аб вяртанні касцёла перад царом, які, на думку прыхаджан павінен абавязкова адгукнуцца на іх просьбу. У сярэдзіне чэрвеня па гэтым жа адрасе было даслана другое прашэнне прыкладна та-кога ж зместу. Захоўваючы службовую епархію, А. Фіялкоўскі даслаў абодва іх не цару, а ў дэпартамент духоўных спраў іншаземных вераўyzнання, пры гэтым асабістых адносін да дадзенага пытання невыказаў. Неўзабаве, 20 чэрвеня 1878 г. адтуль за подпісамі таварыша (намесніка) міністра ўнутраных спраў А. Лабанава - Раствоўцева і ўпраўляючага дэпартаментам Э. Сіверса прыйшоў зваротны ліст, у якім прашэнні прыхаджан прызнаны «носящими на себе харэктэр неблагонамеренных внушенняў и подстрекательств».

У хуткім часе гэтае суроаве папярэдженне было даведзена да ведама былых прыхаджан Бялыніцкага касцёла. І трэба аддаць ім даніну павагі, яны не разгубіліся, не пакінулі пачатую барацьбу за права вырашаць свае рэлігійныя пачуцці ў месцах свайго пражывання, а не за «трыдзевяць зямель». Не знаходзячы падтрымкі ў свайго непасрэднага начальства, у канцы чэрвеня прыхаджане склалі тры новыя прашэнні. Адно з іх прызначалася непасрэдна цару, другое - яго сыну - наследніку прастола. і трэцяе - шэфу корпуса жан-цармаў з просьбай засцерагчы іх ад праследвання мясцовых улад за падачу скары і прашэнняў. Для перадачы прашэнняў азначаным асобам прыхаджане вылучылі свайго прадстаўніка - адука-

ванага чалавека, двараніна па паходжанні Пятра Жарына. Была сабрана неабходная колькасць грошай і ён рушыў у дарогу. У Пецярбурзе ён перадаў лісты цэсарэвічу і шэфу корпуса жандармаў. Сам манарх у гэты час знаходзіўся на адпачынку ў Іжорах. Там 6 жніўня 1876 г. і адбылася перадача ліста. Як гэта адбылося практычна і якой была рэакцыя цара - гістарычныя крыніцы не апавядаюць. У дакуменце ёсьць голькі запіс са слоў ужо нам вядомага А. Фіялкоўскага, дзе гаворыцца, што «депутат от белыничских прыхожан дворянин Жарин лично поверг к стопам Его імператорскага величества сказанную просьбу 6 августа 1876 г. в Ижорском лагере».

У той час пакуль П. Жарын ездзіў да цара, вернікі - каталікі Бялыніч і навакольных вёсак не пераставалі «бамбіць» сваё начальства новымі прашэннямі. У адным з іх, пад якім падпісалася 68 чалавек, ёсьць зварот да А. Фіялкоўскага «присовокупніць и свою просьбу к мольбам нашим у Его імператорскага величества дабы костёл Белыничский немедленно был нам возвращён, имея в виду, что 2000 душ прихожан большей частью бедных людей не имеют средства и возможности ездить к другому костёлу за 60 вёрст». Акрамя таго паступалі і шматлікія асабістыя просьбы прыхаджан са слёзным маленнем пасадзейніцаць вяртанню касцёла. І вось 12 жніўня 1876 г. на стол стат - сакратара А. Лабанава - Раствоўскага з паметай «конфіденціяльно» лёг ліст ад А. Фіялкоўскага, у якім ён выказаў думку,

(Прац. на ст. 6)

З гісторыі развіцця Бялыніцкага касцёла

(Працяг. Пач. на ст. 1-6)

што «возвращение Белыничского костёла было бы истинным благодеянием для бедных католических прихожан и самым надёжным средством к поддержанию в них религиозных чувств, в которых лежат основание доброт нравственности и преданности к престолу и отечеству». У канцы пісьма мітрапаліт прасіў МВД давесці да ведама імператара, што прыхаджане Бялыніцкага прыходу прасілі, каб Бялыніцкі касцёл быў пакінуты ім «в виде особой милости».

Чакаючы адказу з Пецярбурга, у сваім чарговым прашэнні (падпісалася 138 чалавек) да мітрапаліта А. Фіялкоўскага ад 11 верасня 1876 г., прыхаджане выказалі упэўненасць, што «зная беспределность благодеяньй Его величества для всех верноподанных своих без различия вероисповеданий (гэта непахісная вера ў добрага цара - бацюшку! - Я. Н.) мы вполне убеждены, что Белыничский костёл... будет нам возвращён». Таму да становічага вырашэння пытання прапанавалі часова наладзіць багаслужэнне ў капліцы, што знаходзілася на каталіцкіх могілках мястэчка, перанесці туды цудатворную ікону, і таксама спыніць перадачу касцёла праваслаўнаму ведамству, пакуль не адбылося яго асвяшчэнне, а багаслужэнне ідзе толькі ў часова прыстасаваным іканастасе, як у ваенна - паходных цэрквях.

Тым часам вестка аб закрыці касцёла ў Бялынічах дайшла да рымскага папы. Як чалавек, які ў жыцці кіраваўся не палітычнымі, а рэлігійнымі пачуццямі, ён не разумеў наўшта гэта было рабіць, калі

ў Бялынічах і без таго маецца тры праваслаўныя царквы. Таму праз кардзінала Антанелі ён дасылае ліст Магілёўскому архіепіскапу А. Фіялкоўскому, у якім гаворыць аб неабходнасці для кожнага хрысціяніна спраўляць свае рэлігійныя патрэбы, пазбаўленне якіх ёсць замах на іх рэлігійныя пачуцці. У тым, што касцёл быў зачынены папа в значнай ступені вінаваціў вышэйших каталіцкіх чыноў і ў першаю чаргу А. Фіялкоўскага.

Атрымаўшы такі папрок ад самога рымскага папы 80-гадовы галава каталіцкіх цэркvaў Расіі быў вельмі ўсхваляваны. Ён тэрмінова піша другі ліст у МУД, дзе выказвае сваю бездапаможнасць перад указам» цара аб закрыці касцёла, які быў ажыццёўлены тайна без ведама і ўдзелу каталіцкай кансісторыі, а таксама ўмольвае дэпартамент духоўных спраў іншаземных веравызнанняў вярнуць Бялыніцкі касцёл каталікам «кои и без того страдают от недостатка их храмов, лишившись таковых немало в прежние годы». Праз некалькі дзён, 20 верасня 1876 г., мітрапаліт А. Фіялкоўскі ўрэшце вырашыў напісаць непасрэдна цару. У сваім лісце ён просіць «о всемилоствейшем повеление отдать Белыничский котёл католикам...». вяртанне якога, на думку мітрапаліта, «укрепит в них чувства беспределной преданности императорскому величеству, будет одним из значительных благодеяний, каким пользуются верноподанные в Твоё Августейшее монарх мудрое царствование».

Але ніякія просьбы не далі вынікаў. Змагацца з паперамі

было куды лягчей, чым з жывымі людзьмі. Для царскіх улад галоўным было тое, што ў Бялынічах пры закрыці касцёла не было выступленняў і процідзеянняў з боку прыхаджан - каталікаў, якія гэта часта здаралася ў іншых месцах Беларусі. Таму на ўсе прашэнні Пецярбургу не было ніякай рэакцыі. Мэта была дасягнута. Цэнтр «паланізму» ў Бялынічах быў ліквідаваны, таму што ў сталіцы імперыі лічылі, што польскі ўплыў на беларускія землі ідзе перш за ўсё праз касцёл, праз каталіцкую веру. На справе палітыка і рэлігія не супадалі.

Толькі нязначная частка каталікаў, пераважна заходніяя Беларусі, лічылі сябе палякамі, ва ўсходніяя жа каталікі былі этнічнымі беларусамі, якіх наведванне косцёла стагодзіямі не змагло апалаўчыць. Тым не менш для ўмацавання пазіцыі ураду праз праваслаўе прыбылім Бялыніцкім касцёле ў 1877 г. быў створаны праваслаўны мужчынскі манастыр, а касцёл унутры і часткова зневеснне перабудаваны ў праваслаўную царкву. З прыходам да ўлады большавікоў, калі яшчэ не пачаліся праследаванні вернікаў, прыхаджане - каталікі Бялыніч і наваколля ў пачатку 1918 г. ўзнялі пытанне перад новымі аб перадачы ім касцёла. Акрамя прыхаджан свае хадайніцтвы на імя ўпраўляючага каталіцкімі справамі па Магілёўскай і Смаленскай

губернях аб вяртанні каталікам адабранага ў іх касцёла даслалі ў маі 1918 г. настаяцель Свяцілавіцкага касцёла ксёндз В. Пашкевіч і выконваючы абавязкі Магілёва - Горацкага дэкану ксёндз Д. Лапашка.

(Закан. на ст. 7)

З гісторыі развіцця Бялыніцкага касцёла

(Заканч. Пач. на ст. 1-6)

У сваю чаргу ўпраўляючы каталіцкімі справамі ў названых губернях даслаў аналагічнае прашэнне архіепіскапу Магілёўскаму і Мсціслаўскому Канстанцыну. Апошні даў адказ, што для перадачы касцёла каталікам трэба згода ўсіх праваслаўных жыхароў Магілёўскай губерні, таму што ён з'яўляецца народным здабыткам ўсей епархii. Было прапанавана ўнесці пытанне на разгляд епархіяльнага сходу. Але яго вырашэнне зацягнулася на некалькі год. Гэта прымусіла каталікаў мястэчка абставляваць у хаце мешчаніна Альбіна Шчэрбы (вул. Кутніцкая, 137) капліцу, пад якую гаспадар адвёў адзін пакой даўжнёй 14 і шырынёй 7 аршын. Тут быў змайстраваны не-

вялічкі алтар, у якім размяшчалася 14 абразоў з выявамі розных святых. На сцяне пакою знаходзілася копія цу-датворнай іконы Бялыніцкай Багародзіцы. У лістападзе 1921 г. з дазволу Магілёўскага архіепіската Цэпляка капліца была асвечана настаяцелем Свяцілавскага касцёла А. Сакам. Але гэтам пытанне аб стварэнні каталіцкага прыходу ў Бялынічах не было вычарпана. Ўсё ішло да таго, што былы касцёл, які з 1876 працаваў як праваслаўная царква, будзе вернуты каталікам. Аб гэтым сведчаць дзве кароценъкія тэлеграммы Магілёўскага архіепіската ад 2 красавіка 1923 г. У адной ён раіць настаяцелю Магілёўскага кафедральнага касцёла I. Белагалову загадваць Свяці-

лавіцкім і Бялыніцкім касцёламі, а другой - настаяцелю Свяцілавіцкага касцёла У. Кундзе прапаноўвае новае месца службы: узначаліць Ромненскі касцёл і выконваць абавязкі настаяцеля Грос-Вердэрскага касцёла. Але раптам 21 чэрвеня гэтага ж года дзвумя яшчэ больш кароткім тэлеграммамі архіепіскап адмяніе папярэдняя рашэнні. Вяртанне касцёла так і не адбылося. Пачаліся праследаванні вернікаў і служыцеляў культуры. Далейшы лёс храма быў трагічны. У 1930 г. манастыр быў зачынены, дзеянічала толькі царква. Але ў 1953 г. будынак быў узарваны і канчатковая разбурраны ў 70-я гады.

Яўген Насытка

Калі ў Бялыніцкім раёне ўпершыню ўзніклі першыя грамадскія бібліятэкі?

Першыя грамадскія бібліятэкі для агульнага карыстання – спачатку для патрэб вучняў і настаўнікаў – натэрыторыі бялыніцкага краю пачалі фармавацца напачатку 19 стагоддзя і дзеянічалі пры школах. Колькасць літаратуры ў іх з кожным годам павялічвалася.

Самай вялікай школьнай бібліятэкой лічылася бібліятэка пры Эсьмонскім народным вучылішчы. У 1910 годзе, напрыклад, у яе фондах мелася 397 кніг фундаментальнай літаратуры, 1032 – вучнёўскія кнігі, 108 – вучэбных дапоможнікаў. А пачыналася гэта бібліятэка са 119 кніг.

Існавалі бібліятэкі са значна меншым фондам і пры астатніх народных вучылішчах,

царкоўна-прыходскіх школах.

Багаты кнігазбор меўся пры Бялыніцкім кармеліцкім кляштары, а пазней пры Раства-Багародзіцкім манастыры. Але лёс гэтай бібліятэкі невядомы.

Да 1945 года ў раёне існавала прыватная бібліятэка. У 1945 годзе ў мястэчку арганізоўваецца раённая бібліятэка. Фонды яе былі сфарміраваныя з кніг Чалябінскай абласной бібліятэкі, якія былі перададзеныя ў дар бялынічнам.

Па стану на 1 студзеня 1947 года кніжны фонд раённай бібліятэкі складаў 950 экзэмпляраў.

Размяшчалася яна ў адным з манастырскіх памяшканняў. Працавала ў ёй трох чалавекі. Загадвала кніжным багаццем

раёна В. Ц. Арлова.

У 1977 годзе ўсе бібліятэкі раёна аб'ядналіся і ўтварылі цэнтралізаваную бібліятэчную сістэму. Кніжны фонд яе цяпер перавышае больш за паўмільёна экзэмпляраў літаратуры па самых разнастайных галінах ведаў.

“Згуکі мінуўшчыны”



Сацыяльна-эканамічнае развіццё Бялыніцкага раёна ў 1953 – 1964 гадах

Пасля змены кіраўніцтва краіны паступова намеціліся зруші да лепшага ў эканоміцы. У 1953 г. калгаснікі калгаса “Наша перамога” атрымалі ўраджайнасць бульбы па 180 ц з гектара, капусты па 200 ц, карніплодаў па 250 ц. Ільна-водчае звяно Ганны Грышанавай з калгаса імя Леніна сабрала па 8,5 ц льносемя з кожнага гектара. Па 14 ц азімай пшаніцы з гектара з асобных участкаў знялі калгаснікі калгаса імя Мічурына Шылавіцкага сельсавета.

На раённай сельскагаспадарчай выстаўцы, якая праходзіла ў Бялыніцах у кастрычніку 1953 г., асаблівай увагай карысталісь экспанаты з жывёлагадоўчай галіны. Так, карова Шчуплая, якую дэманстраваў калгас імя Карла Маркса Ланькаўскага сельсавета, давала да 13 л малака ў суткі. За 250 дзён даярка Валянціна Рабчыкава надаіла ад яе 3250 л малака.

На сельскагаспадарчай раённай выстаўцы быў прадстаўлены магутны трактар “ДТ-54”, на якім у калгасе “Праўда” Ланькаўскага сельсавета трактарыст Фядос Котаў за два гады апрацаваў 2314 га без капітальнага ремонту, а таксама трактар “У-2”, на якім трактарысты Трусаў і Лявончык працавалі ўжо ў лік 1955 г.

Ужо ў 1954 г. у калгасах мелася 60 грузавых аўтамабіляў, у МТС – 122 гусенічныя трактары, з іх 51 у Бялыніцкай МТС, 38 – у Беларускай, 33 – у Каліноўскай; 38 колавых

трактароў.

У 1955 г. у Москве на Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы (УСВГ) быў прадстаўлены калгас імя Леніна Галоўчынскага сельсавета. У 1954 г. у калгасе атрымалі ўраджайнасць ільновалакна па 4 ц з гектара на плошчы 100 га, ільносемя па 4,75 ц.

У 1955 г. на УСВГ у Москве ад лясной прамысловасці былі прадстаўлены Кацярына Старавойтава – звенявая лесакультурнага звяна Бялыніцкага лясніцтва, Вольга Коршунава – звенявая лесакультурнага звяна Асавецкага лясніцтва, Анастасія Лапо – звенявая лесакультурнага звяна Эсьмонскага лясніцтва, Аляксей Казлоўскі – ляснік Асавецкага лясніцтва.

У 1959 г. у сельскай гаспадарцы стала актыўна ўкараницца кукуруза.

У пачатку 1960-х гадоў у Бялыніцах пачалі працаваць майстэрні па рамонце матыциклаў, перасовачныя прыёмныя пункты. За гады сямігодкі (1959 – 1965 гг.) у вёсках раёна прыйшла электрыфікацыя.

У 1964 г. калгасы і саўгасы раёна датэрмінова выканалі план продажу дзяржаве збожжа, малака, ільнопрадукцыі. Усе прамысловыя прадпрыемствы раёна выканалі план 1964 г. па вытворчасці валаў прадукцыі на 109.5 %.

У 1954 г. з бюджету было накіравана на народную адукацыю 6999 тыс. руб., на ахову здароўя і фізічную культуру – 1876 тыс. руб., на сацы-

яльнае забеспячэнне – 40 тыс. руб., на культуру – 8910 тыс. руб. У 1959 г. у раёне працавалі 84 школы, з іх 18 сямігадовых, 8 сярэдніх, 58 пачатковых. У іх вучылася 7253 навучэнцы, працавалі 417 настаўнікаў. Дзейнічалі раённая бальніца на 75 ложкаў, тры сельскія ўчастковыя бальніцы, сельская ўрачэбная амбулаторыя, 13 фельчарска-акушэрскіх пунктаў, санэпідэмстанцыя, раённая аптэка, чатыры сельскія. У раёне працавала 17 урачоў, з іх 4 зубных, 112 работнікаў сярэдняга медыцынскага персаналу.

Сетка культуры становішчалася з раённага Дома культуры (у 1961 г. быў пабудаваны яго новы будынак), 4 сельскіх клубаў у вёсках Заполле, Галоўчын, Машчаніца, Ланькаў, 17 хат-читальняў, 28 калгасных клубаў, раённай і дзіцячай бібліятэк, 10 сельскіх. Кніжны фонд налічваў 49 тысяч экзэмпляраў.

1 сакавіка 1959 г. старшыня калгаса імя Чкалава Пётр Ісаакавіч Аляксейчыкаў быў абраны депутатам Вярхоўнага Савета БССР,

**A. I. Marozau, “Зямля
Бялыніцкая”**

**Хто з ураджэнцаў раёна
прымаў удзел у парадзе
Перамогі?**

Удзел у парадзе Перамогі, які адбыўся 24 чэрвеня 1945 года, прымаў жыхар вёскі Сіпайлы Міхаіл Данілавіч Гольманаў.